

Алег МАНАЕЎ:

«Палітыкай могуць займацца нямногія, а ўдзельнічачь у «грамадзянскім будаўніцтве» павінен кожны»

«Поспех рэформаў у Беларусі магчымы толькі пры актыўным удзеле рэгіёнаў і асноўных суб'ектаў грамадзянскай супольнасці», — такое меркаванне ўдзельніка семінару, праведзеных сёлета ў Мінску, Віцебску, Гродне і Гомелі Незалежным інститутам сацыяльна-еканамічных і палітычных даследаванняў (НІСЭПД) і Цэнтрам міжнароднага прыватнага прадпрымальніцтва. Гэтыя семінары праводзіліся ў рамках праекта «Прынцыпы свабоднай рыначнай эканомікі ў праграмах і дзеянасці асноўных суб'ектаў палітыкі і эканомікі Беларусі» і былі прысвечаны праблемам эканамічных рэформаў у посткамуністычным грамадстве. Пра вынікі гэтай работы наш карэспандэнт гутарыць з дырэктарам НІСЭПД доктарам сацыялагічных навук, прафесарам Алегам МАНАЕВЫМ

— З якой мэтай праводзіліся гэтыя семінары?

— Мы ставілі перад сабой некалькі мэт. Па-першое, прасунуць ідэю свабоднай рыначнай эканомікі і прыватнага прадпрымальніцтва ў беларускім грамадстве. Па-другое, уцягнуць у публічныя дыялог на гэту тэму прадстаўнікоў як дзяржавы, так і вядучых структур грамадзянскай супольнасці. Па-трэцє, устанавіць рабочыя контакты з гэтымі людзьмі і структурамі, дапамагчы ім наладзіць сувязі паміж сабою. Но не сакрэт, што ў нашай краіне глебу для ідэй ліберальнай дэмакратіі — як у сферы масавай свядомасці, так і ў сферы практичнай дзеянасці — пакуль нельга называць спрэяльняй.

— Чаму вы праводзілі свае семінары галоўным чынам у абласцных цэнтрах?

— Справа ў тым, што ў апошні час палітычнае і культурнае жыццё краіны ўсё больш канцэнтруеца ў сталіцы. Але ж амаль дзвецяць мільёнаў грамадзян Беларусі жывуть за межамі Мінска, і ў іх — свае інтарэсы, свае магчымасці і свае праблемы. На жаль, большасць сталічных структур, палітыкаў, бізнесменаў, дзеячаў навукі і культуры часта забываюць пра гэта. Так рэгіёны і ператвараюцца ў правінцыю. Мяркую, што вынікі выбараў і раферэндуму, якія шыкаровалі многіх, у многім тлумачацца гэтай негатyўнай тэндэнцыяй: сямдзесят пяць працэнтаў беларускага электарату, апнуўшыся на перыфериі грамадзянскага жыцця, апнуўліся і ў ўладзе старых стэрэатыпаў, трапілі пад уліў патулюціскай дэмагогіі. У той жа час, як паказваюць нашы даследаванні, рэгіёны вадодаюць вялікім сацыяльна-еканамічным, палітычным і культурным патэнціялам. Так што рэгіоналізацыя дзеянасці НІСЭПД — гэта не кан'юктурная акцыя, а зусім прадуманая стратэгія, якой мы збираемся прытрымлівацца і ў будучыні.

— Для каго прызначаліся гэтыя семінары?

— Нашы семінары прызначаліся перш за ўсё для разнастайных структур грамадзянскай супольнасці, якая нядайна толькі стала фарміравацца ў Беларусі і таму асабліва мае патрэбу ў інтэлектуальнай, фінансавай і арганізацыйнай падтрымкы. Так, у семінарах удзельнічалі нацыянальныя і рэгіональныя лідэры дзеяцяў вядучых палітычных партый краіны — ад АДПБ, БНФ і БСДГ да камуністай, аграрнай і Славянскага Сабора, а таксама кіраўнікі дзесяткаў

на пэўным блоку праблем. Так, першы семінар, які праводзіўся ў сакавіку пад Мінском, быў прысвечаны эканамічным праграмам вядучых палітычных партый і грамадскіх аўданій Беларусі. На другім семінаре, які праводзіўся ў чэрвені пад Віцебскам, абмяркоўваліся розныя аспекты эканамічнай палітыкі уладчыні структур Рэспублікі Беларусь. Трэці семінар, які праводзіўся ў жніўні ў Гродне, быў прысвечаны волыту эканамічных рэформаў ва Усходній Еўропе. Чацвёрты семінар, праведзены нядайна пад Гомелем, быў цалкам прысвечаны рэгіональным аспектам эканамічных рэформаў.

— Хто ж рабіў даклады на гэтых семінарах, ці былі сярод іх шырока вядомыя фігуры?

— Ад таго, хто задаець тон у дыскусіі, у многім залежыць яе ўзроўень і эмст, таму мы вельмі старанна падбіrali дакладчыкаў, маючы на ўвазе перш за ўсё іх прафесіянальны і грамадскі аўтарытэт. Напрыклад, дакладчыкам па дзяржаўнай палітыцы ў сферы працоўных адносін быў міністр працы Рэспублікі Беларусь Аляксандр Сасноў, па кредитна-грошовай палітыцы — старшыня прайлення Нацбанка Станіслаў Багданкевіч, па мясцовому самакіраванню — старшыня Гомельскага гарсавета Святланы Гальдада. Дакладчыкамі на нашых семінарах выступалі і вядомыя вучоныя. Так, асаблівасці ўспрымання прынцыпаў рыначнай эканомікі ў масавай свядомасці аналізуваў адзін з вядучых сацыялагіў Беларусі Сяргей Шавель, ролю «шокавай тэрапіі» ў польскай эканамічнай реформе разглядаў спецыяліст варшаўскага Цэнтра сацыяльна-еканамічных даследаванняў Рафаэль Антчак, які працуе пад кіраўніцтвам аўтара гэтай рэформы прафесара Бальцеровіча, з выдатным дакладам аб палітыка-прававых механізмах падаўлення рынку ў посткамуністычным грамадстве выступіў дырэктар вільнюскага Інстытута адносін уласнасці Альгірдас Дэгутіс. Такога ж узроўню былі ўсе шаснаццаць дакладаў, зробленыя на чатырох семінарах.

Аднак, як я ўжо адзначаў, мэтай наших семінараў была не толькі асвета, але і развіццё публічнага дыялогу па праблемах эканамічных рэформаў. Тому многія ўдзельнікі семінараў не прости выказвалі сваё меркаванне па заслуханых дакладах, але выступалі са сваім уласным аналізам, фактычна рабілі судаклады. Асаблівую актыўнасць прайвілі нацыянальных і рэгіональных лідэраў дзеяцяў вядучых палітычных партый краіны — ад АДПБ, БНФ і БСДГ да камуністай, аграрнай і Славянскага Сабора, а таксама кіраўнікі дзесяткаў

галины ўлады, так і «па вертыкалі» — паглынаючы мясцовыя органы ўлады і зводзячы мясцове самакіраванне да «дзяржаўнага кіравання на месцах». Вядома, існуюць і іншыя прычыны — кансерватызм масавай свядомасці, неразвітасць структур грамадзянской супольнасці, недахват інвестыцый і інш., але яны другарадныя ў адносінах да гэтай галоўнай прычыны ці нават вытворныя ад яе. Аднак сітуацыя, па агульнаму меркаванню, небезнадзеяная: усе гэтыя размовы пра «асаблівасці» гістарычнага шляху Беларусі і нацыянальнага характару народа, якому чужыя каштоўнасці свабоднага рынку і прыватнага прадпрымальніцтва, — чарговы міф, з дамагай якога спрабуюць абгрунтаваць адсутніцце сапраўдных рэформаў. У нашай краіне ёсць людзі і структуры, якія валодаюць ведамі і здолнасцямі, неабходнымі для пасляховага правядзення таких рэформаў.

Што ж датычыцца нашых рэкамендацый, даў іх можна ўмоўна назваць «праграмай грамадзянскага будаўніцтва». Яна грунтуюцца на простых, але вельмі важных ісцінах: 1) Не народ павінен служыць дзяржаве, а дзяржава павінна служыць народу; 2) Улада дзяржавы — гэта наша ўлада, якую мы аддаём ёй праз выбары, праз наш давер палітычным лідарам, праз законы, якія мы згаджаемся выконваць; 3) Грошы дзяржавы — гэта нашы гроши, якія мы аддаём ёй праз падаткі, праз прыбылак, які мы ствараем на вытворчасці, у сферы паслуг і інш.; 4) Тому траба не чакац міласці ад дзяржавы — прасіцце яе выплачваць своечасова нашы зарплаты, павялічваць нашы пенсіі, абараніць нас ад злачынцаў і г. д., а прымушаць яе забяспечваць нам дастойнае і бяспечнае жыццё.

— Як жа мяркуеца ажыццяўляць гэту праграму?

— Перш за ўсё, ствараючы і развіваючы новыя, недзяржаўныя структуры — разнастайныя грамадскія аўданінні, фірмы, банкі, інстытуты, газеты і г. д. і новыя сацыяльныя механізмы — перадвыбарныя кампаніі, публічны дыялог, прыватызацыя дзяржавласці і інш. Важна таксама аказваць уплыў на змяненне існуючага заканадаўства і фарміраванне новага, якое стварае спрэяльныя ўмовы для развіцця прыватнага прадпрымальніцтва і прыватнай ініцыятывы наогул. Для гэтага, дарэчы, ёсць зусім легальная сродкі, напрыклад, права заканадаўчай ініцыя-

жыве большасць насельніцтва.

— Гучыць прывабна, але на ажыццяўленне такой праграмы пойдзе нямала гадоў, а людзі хочуць рэальных паляпшэнняў ужо сёння.

— На самай справе гэтыя паляпшэнні з'яўляюцца даволі хутка, але яны, як правіла, дасягаюцца эвалюцыйным шляхам, таму людзі да іх хутка прывыкаюць і не бачаць у іх нічога незвычайнага. Пасправуйце ўявіцца сабе цяперашнія жыццё без палітычных партый, без разнастайных камерцыйных структур, без недзярхайной прэзы! Паводле даных нашага апошняга нацыянальнага апытания, звыш 7 працэнтаў дарослага насельніцтва Беларусі з'яўляюцца членамі розных палітычных арганізацый, яшчэ трэць выказала гатоўнасць уступіць у іх, 60 працэнтаў карыстаюцца паслугамі прыватных прадпрыемстваў, не менш як трэць чытае недзярхайную прэзы! А ўсюго я пачынаю! Разумееце, да актыўнай палітычнай дзеянасці, да змены ідэалогіі гатова меньшасць, а вось да таго, што я называю «грамадзянскім будаўніцтвам», да штодзённай канструктывнай працы, накіраванай на задавальненне сваіх інтарэсаў, нават калі гэта звязана з рызыкам, гатова ўжо большасць насельніцтва. Прывядзі просты прыклад. Паводле даных таго ж апытания, колькасць прыхільнікаў сацыяльстычнага ладу на Беларусі амаль удвая больш за тых, хто аддае перавагу капіталізму. Але колькасць апытаных, якія лічаць, што прыватная ўласнасць больш эфектыўная, амаль роўна колькасці прыхільнікаў дзяржаўнай уласнасці. А тых, хто аддае перавагу «багаццю тавараў добрых якасці і зносаў» на пасыпах, не ўсім даступных цэнтраў», на пяцітара раза больш за тых, хто выбірае «вузкі асартымент, дэфыцит тавараў па доступных, фіксаваных цэнтраў». Відавочна, што чым далей ад ідэалогіі і палітыкі, тым бліжэй да штодзённага жыцця, тым больш свабодна і натуральна паводзяцца сябе людзі. Так што нашы вывады і рэкамендацыі грунтуюцца на зусім реальных рэчах.

— Як жа зрабіц гэтыя ідэі даступнымі для многіх, бо адной сотні чалавек — няхай нават лідэраў думак — занадта мала для іх реалнага прасоўвання?

— Так, гэта вельмі важная праблема. Тому для максімальнага распаюсджвання гэтых ідэй на кожны семінар запрашаліся прадстаўнікі мас-медиа, якія не толькі прымалі ўдзел у дыскусіях, але і публіковалі асноўныя матэрыялы семінараў. Увогуле на выніках чатырох семінараў апублікованы некалькі дзесяткаў матэрыялаў у пятнааццаці газетах, тэле- і радыёпередачах — на рэгіянальным і нацыянальным узроўнях, і нават праз расціскі «Весті» на ўвесь СНД. Акрамя таго, на то прычыне, што ўдзельнікамі дыскусіі былі ў асноўным кіраўнікі розных структур, пасля завяршэння кожнага семінара падобна ж дыскусія працягвалася ў гэтых структурах — у партыях, прафсаюзах, на кафедрах і г. д. Кожны ўдзельнік атрымліваў папку з аналітычнымі дакладамі, брашурамі, якія абагульняюць волыту эканамічных рэформаў у постсавецкіх краінах, і іншыя матэрыялы. Упэўнены, што гэтыя матэрыялы таксама шырока разыходзіліся.

Такім чынам, нашы ідэі атры-



ідеї свободнай рыначнай эканомікі і прыватнага прадпрымальніцтва ў беларускім грамадстве. Па-другое, уцягнучы у публічны дыялог на гэтыю тэму прадстаўніку ёк дзяржавы, так і вядучых структур грамадзянскай супольнасці.. Па-трэцяе, устанавіць рабочую контакты з гэтымі людзьмі і структурамі, дапамагчы ім наладзіць сувязі паміж сабой. Но не скрэт, што ў нашай краіне глебу для ідэй ліберальна-дэмакраты — як у сферы масавай сведомасці, так і ў сферы практичнай дзеянасці — пакуль нельга назваць спрыяльнай.

— Чаму вы праводзілі свае семінары галоўным чынам у абласных цэнтрах?

— Справа ў тым, што ў апошні час палітычнае і культурнае жыцце краіны ўсё больш канцэнтруеца ў сталіцы. Але ж амаль дзесяць мільёнаў грамадзян Беларусі жывуць за межамі Мінска, і ў іх — свае інтэрэсы, свае магчымасці і свае проблемы. На жаль, большасць сталічных структур, палітыкаў, бізнесменаў, дзеячаў науки і культуры часта забываюць пра гэта. Так рэгіённы і першаважаючы на правінцыю. Мяркую, што вынікі выбараў і рэферэндуму, якія шакіравалі многіх, у многім тлумачацца гэтай негатыўнай тэндэнцыяй: седзесніц пяць пракцэнтаў беларускага электрарату, апнуўшыся на перферы грамадзянскага жыцця, апнуўліся і ва ўладзе старых стэрэатыпаў, трапілі пад уплыў папуляцкай дэмагогіі. У той жа час, як паказаюць наше даследаванні, рэгіёны вадодаючы вялікім сацыяльна-еканамічным, палітычным і культурным патэнцыям. Так што рэгіонализация дзеянасці НІСЭПД — гэта не кан'юнктурная акцыя, а зусім прадуманая стратэгія, якой мы збіраемся прытрымлівацца і ў будучыні.

— Для каго прызначаліся гэты семінары?

— Наши семінары прызначаліся перш за ўсё для разнастайных структур грамадзянскай супольнасці, якая нядайна толькі стала фарміравацца ў Беларусі і таму асабліва мае патрэбу ў інтэлектуальнай, фінансавай і організацыйнай падтрымкы.

Так, у семінарах удзельнічалі нацыянальны і рэгіональны лідэры дзесяці вядучых палітычных партый краіны — ад АДПБ, БНФ і БСДГ да камуністу, агарыя і Славянскага Сабора, а таксама кіраўнікі дзесятка грамадзкіх аўяднанняў — такіх, як Саюз прадпрымальнікаў, Фонд падтрымкі дэмакратычных рэформ, гарадскія клубы кіраўнікоў прадпрыемстваў, Беларускі фонд фінансавай падтрымкі прадпрымальнікаў, незалежныя прафсаюзы. Актыўны ўдзел у ім прынялі таксама кіраўнікі буйных эканамічных структур рознай формы ўласнасці: напрыклад, Аграррамбанка, фінансавай групы ФІКО, віцебскага ВА «Пульсар», выдавецкай паліграфічнай кампаніі «Эрдан», гомельскага «Абгандальсаюза» і іншых. У семінарах прымалі ўдзел і прадстаўнікі Вярхоўнага Савета, Кабінета Міністраў, Нацбанка, а таксама мясцовых уладаў, запрашаліся і вучоныя з розных ВНУ і акадэмічных інстытутаў. У цэльым у семінарах прынялі ўдзел 100 чалавек, якія прадстаўлялі некалькі дзесяткаў розных структур.

— Якія ж канкрэтныя аспекты і проблемы эканамічных рэформаў аўядркоўваліся на семінарах НІСЭПД?

— Кожны семінар факусіраваўся

на палітычных партый і грамадскіх аўяднаннях Беларусі. На другім семінары, які праводзіўся ў чэрвені пад Віцебскам, аўядркоўваліся розныя аспекты эканамічнай палітыкі уладных структур Рэспублікі Беларусь. Трэці семінар, які праводзіўся ў жніўні ў Гродне, быў прысвечаны вопыту эканамічных рэформаў ва Усходній Еўропе. Чашвёрты семінар, праведзены нядайна пад Гомелем, быў цалкам прысвечаны рэгіональным аспектам эканамічных рэформаў.

— Хто ж рабіў даклады на гэтых семінарах, ці былі сядріх іх шырокам вядомымі фігурамі?

— Ад таго, хто задасць тон у дыскусіі, у многім залежыць яе ўзровень і змест, таму мы вельмі старанна падбіралі дакладчыкаў, маючы на ўвазе перш за ўсё іх прафесіяльны і грамадскі аўтарытэт. Напрыклад, дакладчыкам па дзяржаўнай палітыцы ў сферы прадаўніцтва адносінаў быў міністр працы Рэспублікі Беларусь Аляксандар Сасноў, па краінты-на-грашовай палітыцы — старшыня праўлення Нацбанка Станіслаў Багданкевіч, па мясцовому самакіраванню — старшыня Гомельскага гарсавета Святлана Гальдадэ. Дакладчыкамі на наших семінарах выступалі і вядомыя вучоныя. Так, асаблівасці ўспрымання прынцыпаў рыначнай эканомікі ў масавай сведомасці аналізаваў адзін з вядучых сацыялагів Беларусі Сяргей Шавель, ролю «шокавай тэрапіі» ў польскай эканамічнай рэформе разглядаў спецыяліст варшаўскага Цэнтра сацыяльна-еканамічных даследаванняў Рафал Антчак, які працуе пад кіраўніцтвам аўтара гэтай рэформы прафесара Бальцеровіча, з выдатным дакладам аб палітыка-прававых механизмах пададзення рынку ў посткамуністычным грамадстве выступіў дырэктар вільнюскага Інстытута адносін уласнасці Альгірдас Дэгүціс. Такога ж узроўню былі ўсе шаснаццаць дакладаў, зробленыя на чатырох семінарах.

Аднак, як я ўжо адзначаў, мэтай наших семінараў была не толькі асвета, але і развіццё публічнага дыялогу па праблемах эканамічных рэформаў. Таму мноства ўдзельнікі семінараў не проста выказвалі сваё меркаванне па заслуханых дакладах, але выступалі са сваім уласным аналізом, фактычна рабілі судаклады. Асаблівую актыўнасць прайвілі нацыянальны і рэгіональны лідэры палітычных партый — Аляксандар Дабравольскі (АДПБ), Уладзімір Заблоцкі (БНФ), Мікалай Бабрыцкі (ГП), Яўген Лугін (БСП), Віталь Малашка (БСДГ), Мечаслаў Гіруць (АП, Гродна), Уладзімір Верхас (ПКБ, Гродна), Станіслаў Лукін (СС «ЕР», Віцебск).

— Якія ж найбольш важныя высновы і рэкамендациі былі зроблены ўдзельнікамі семінараў?

— Асноўныя вывады можна згрупаваць наступным чынам. Па-першое, ацэніваючы стан эканамічнай рэформы ў Беларусі, большасць ўдзельнікаў семінараў — незалежна ад іх ідэалагічных прыхільнасцей і палітычнай прыналежнасці — прыйшлі да выніковы, што фактычна ніякай рэформы няма, асобыння зруші (напрыклад, у кредиты-фінансавай сферы) не мяняюць сітуацыі ў цэльым. Па-другое, у якасці асноўнай прыныўкі гэтага становішча была названа цэнтралізацыя, выкананчай улады, якія адбываюцца як «па гаразанталі» — паглынаючы астатнія

цах». Вядома, існуюць і іншыя прычыны — кансерватызм масавай сведомасці, неразвітасць структур грамадзянскай супольнасці, недахват інвестыцый і інш., але яны дурагардныя ў адносінах да гэтай галоўнай прычыны ці нават вытворчыя ад яе. Аднак сітуацыя, па агульнаму меркаванню, небезнадейная: усе гэтыя размовы пра «асаблівасці» гісторычнага шляху Беларусі і нацыянальнага характару народа, якому чужыя каштоўнасці свабоднага рынку і прыватнага прадпрымальніцтва, — чарговы міф, з дапамогай якога спрабуюць абургравацца адсутнасць сапраўдных рэформаў. У нашай краіне ёсьць людзі і структуры, якія валодаюць ведамі і здольнасцямі, неабходнымі для пасляховага правядзення тых рэформаў.

Што ж датычыцца нашых рэкамендаций, ды іх можна ўмойна назваць «**программай грамадзянскага будаўніцтва**». Яна грунтуюцца на простых, але вельмі важных ісцінах: 1) Не народ павінен служыць дзяржаве, а дзяржава павінна служыць народу; 2) Улада дзяржавы — гэта наша ўлада, якую мы аддаём ёй праз выбараў, праз наш давер палітычным лідэрам, праз законы, якія мы згаджаемся выконваць; 3) Грошы дзяржавы — гэта нашы грошы, якія мы аддаём ёй праз падаткі, праз прыбыток, які мы ствараем на вытворчасці ў сферы паслуг і інш.; 4) Таму трэба не чакац міласці ад дзяржавы — прасіцце яе выплачваць своечасова нашы зарплаты, павялічваць нашы пенсіі, абараніць нас ад злачынцаў і г. д., а прымушаць яе забеспечваць нам дастойнае і бяспечнае жыцце.

— Як жа мяркуеца ажыццяўліцца гэтую программу?

— Перш за ўсё, ствараючы і развіваючы новыя, недзяржаўныя структуры — разнастайныя грамадскія аўяднанні, фірмы, банкі, інстытуты, газеты і г. д. і новыя сацыяльныя механизмы — перадвыбарныя кампаніі, публічны дыялог, прыватызацыя дзяржавулінісці і інш. Важна таксама аказваць уплыў на змяненне існуючага заканадаўства і фарміраванне новага, якое стварае спрыяльнія ўмовы для развіцця прыватнага прадпрымальніцтва і прыватнай ініцыятывы наougлу. Для гэтага, дарэчы, ёсьць зусім легальная сродкі, напрыклад, права заканадаўчай ініцыятывы, якім валодаюць многія юрдычныя асобы. Але ці многія выкарыстали гэтае права? Асаблівую ролю ў рэалізацыі гэтай программы за-кікана адыграць высокапрафесійная інтэлектуальная эліта, таму намаганні на яе фарміраванне павінна накіроўваць не толькі дзяржава, але і палітычныя партыі, прыватныя бізнес, мас-медиа. На жаль, многія нашы партыі больш заклапочаныя тым, як прыўсці да ўлады, а прыватны бізнес — тым, як атрымаць прыбыток, чым такім дўгатэрміновымі задачамі. Выключэнні, вядома ж, ёсьць, але яны не вызначаюць пагоду. Як бы там ні было, на дзяржаву тут спадзявацца няма чаго. Перефразіруючы вядомага літаратурнага героя, можна сказаць, што развіццё грамадзянскай супольнасці — спраўа рук самога грамадства. І калі дзяржаўная палітыка вярыцьца галоўным чынам у стаціцы — там, дзе сканцэнтраваны вышэйшыя органы ўлады, дык працэс «грамадзянскага будаўніцтва» ажыццяўляецца галоўным чынам у рэгіёнах — там, дзе

палаітычнай дзеянасці, да змены ідэалогіі гатова меншасць, а вось да таго, што я называю «грамадзянскім будаўніцтвам», да штодзённай канструктыўнай працы, накіраванай на задавальненне сваіх інтарэсаў, нават калі гэта і звязана з рызыкай, гатова ўжо «большасць наслеўніцтва». Прыяду прости прыклад. Паводле даных таго ж апытаўніка, колькасць прыхільнікаў сацыялістичнага ладу на Беларусі амаль удвай больш за тых, хто аддае перавагу капіталізму. Але колькасць апытаўнікаў, якія ліцаць, што прыватная ўласнасць больш эфектыўная, амаль роўна колькасць прыхільнікаў дзяржаўнай ўласнасці. А тых, хто аддае перавагу «багаццю тавараў добраў якіх якасці, на пайтара раза больш за тых, хто выбирае «вузкі асартымент, дэфіцыт тавараў па доступных, фіксаваных цінах». Відаочна, што чым далей ад ідэалогіі і палітыкі, тым бліжэй да штодзённага жыцця, тым больш свабодна і натурана паводзяць сябе людзі. Так што нашы вывады і рэкамендациі грунтуюцца на зусім рэальных рэчах.

— Як жа зрабіць гэтыя ідэі даступнымі для многіх, бо адной сотні чалавек — няхай нават лідэраў думак — занадта мала для іх реальнага прасоўвання?

— Так, гэта вельмі важная праблема. Таму для максімальнага распаўсюджвання гэтых ідей на кожны семінар запрашаліся прадстаўнікі мас-медиа, якія не толькі прымалі ўдзел у дыскусіях, але і публіковалі асноўныя матэрыялы семінараў. Увогуле па выніках чатырох семінараў апублікавана некалькі дзесяткі матэрыялаў на пяцінаццаці газетах, тэле- і радыёпередачах — на рэгіональным і нацыянальным узроўнях, і нават праз расійскія «Весті» на ўесь СНД. Акрамя таго, па той прычыне, што ўдзельнікамі дыскусій былі ў асноўным кіраўнікі розных структур, пасля завяршэння кожнага семінара падобныя ж дыскусіі працягваліся ў гэтых структурах — у партыях, прафсаюзах, на кафедрах і г. д. Кожны ўдзельнік атрымліваў папку з аналітычнымі дакладамі, брашурамі, якія агульнаючы волют эканамічных рэформаў у постсавецкіх краінах, і іншыя матэрыялы таксама шыроко разоўзіліся.

Такім чынам, нашы ідэі атрымалі даволі шырокое распаўсюджванне.

— Ці плануе НІСЭПД праводзіц падобныя семінары ў будучыні годзе?

— Так, прычым, як я ўжо гаварыў, яны будуць праводзіцца менавіта ў рэгіёнах.

Напрыклад, віцебскіе аддзяленні Беларускага фонду Сораса, на тихнічніх гэтым прыкладам, прайвінавала на арганізацію сумесны пастаянны дзесячыні семінар на праблемах рэформіравання эканомікі Беларусі для кіраўнікоў дзяржаўных і недзяржаўных структур Віцебскай вобласці.

Ёсць яшчэ адзін вельмі цікавы проект, але пра яго пакуль рана гаварыць, таму што яшчэ не вырашана пытанне з фінансаваннем. У любым выпадку мы будзем рабіць ўсё магчыма для ажыццяўлення намечанай «программы грамадзянскага будаўніцтва» ў Беларусі.

Гутарку вёў
Арцём КАСЦЮК.